

Modern History Archives
Archiw Naukowej Historii
Fond F1/21 sprawa K88...

НУПДЛС



Українські Вчені-Філософія та Мистецтво
1988, - 30 січ.

Дарагі дружа, клічам цябе на КУПАЛІЕ,
на ВЯЛІКАЕ СВЯТА БЕЛАРУСКАГА НАРОДУ. Спакон
веку продкі нашыя збіраліся ў купальскую
ноч, каб разам уславіць яснае сонейка, што
нясе нам жыццядаінае цяпло; аддзячыць род-
най зямліцы, што корміць-поіць нас. Усё,
што ні дзеезца на Купалі — то чароўная
магія ачышчэння ад усялякіх наших заган,
ачышчэнне агнём, вадой, зёлкамі і, вядома ж,
роднай песняй. Кожнае слова, кожны рух тут
маюць сэнс — трэба адшукаць ПАПАРАЦЬ-КВЕТКУ.
Тады можна зразумець мову раслін і звяроў,
адкрываюча табе прыхаваныя скарбы роднага
краю і ты спасігнеш усе таямніцы Сусвету...

Апоўнаучы Князь-Купаліш і Купалінка
запалаць сонечнае кола, павядуть цябе ў
карагоды, скокі, гульні. Смела кроch за імі,
бо няможна на Купалі быць толькі гледачом.
Будзь напагатове, бо як загукне Купаліш у
пагоню, каб абараніцца ад хільых злодзеяў,
то кожнаму трэба будзе рашуча стаць у кня-
жую дружину. І гэтак жа адважна Ісці услед
за Купалінкай у цёмныя лясны гушчар, каб ад-
шукаць сваю Кветку-Долю. А яшчэ не палянуйся,
падрыхтуй шчырыя словы: верш, легенду, песню
аб родным краі, — каб нам у сумоўі ля вог-
нішча знаісці паміж сабой паразуменне.

Дык збірайся ж, дружа! Не дамо пагаснуть
купальскому Вогнішчу!

НАПЕУНА.

2/4
1 2 3 4
3/4
1 2 3 4

ой , РА - НА , РА - НА НА Я - НА
ЗЯ - ИЛЯ ДРЫ - ЖА - ЛА ЗКУ - ПА - ЛА .

ОЙ, РАНА, РАНА НА ЯНА
ЗЯМЛЯ ДРЫЖАЛА З КУПАЛА.

ДЗЕВАНКІ РВАЛІ, НЕ ЗНАЛІ,

ЖЫЖКАЕ КРАЛІВЫ НАРВАЛІ.

ЖЫЖКАЕ КРАПІВЫ НАРВАЛІ,

ДА САМОГА КАРАЛЯ ПАСЛАЛІ.

КАРОЛЬ ПАГО ЗЕЛЬЛЕЙКА НЕ ЎВАЗНАЎ,

ДА КАРАЛЁУНАЕ АДАСЛАЎ.

КАРАЛЁУНА ЗЕЛЬЛЕЙКА ПАЗНАЛА,

ЯНА ЯГО КУПАЛАМ НАЗВАЛА.

ДАРАГОЕ ЗЕЛЬЛЕЙКА КУПАЛА

ТОЕ ДЗЯВОЧАЕ ЎМЫВАНЬНЕ.

ДЫ ВЕСЕЛА ДЗЕВАНКАМ ЖЫТА ЖАЦЬ,

ДЫ ЦЯЖАНЬКА ХЛОПЧЫКАМ ПЯТРА ЖДАЦЬ.

ДЫ ВЕСЕЛА ДЗЕВАНКАМ ПАЖАЎШЫ,

ДЫ ЦЯЖЭНЬКА ХЛОПЧЫКАМ ПРЫЖДАЎШЫ.

ГУЛЬНЯ «ЯВАР».

— ЯВАР, ЯВАРОВЫ ЛЮДЗІ,
ШТО ВЫ ТУТ РАБІЛІ?
— МЫ РАБІЛІ МОСТА
НА ПАНА СТАРОСТА,
ЦЕШАНКАМІ ЗАСТАУЛЯЛІ
АДНАГО НАМ ПАКІДАЛІ.
ПЕРША КАПУСТА,
ДРУГА РАСПУСТА.
ПЕРША МАЛЯВАНА,
ДРУГА ЗАПРЫМАНА!

УДЗЕЛЬНІКІ ГУЛЬНІ ВЫБІРАЮЦЬ ДВАІХ «НА ВАРОТЫ».
УСЕ АСТАПНІЯ БЯРУЦЦА ЗА РУКІ, ЯК У КАРАГОДЗЕ,
ХОДЗЯЦЬ, СЪПЯВАЮЦЬ. ПРЫ СЛОВЁ «ЗАПРЫМАНА»
ЗАПЫНЯЮЦЬ ТАГО, ХТО ТРАПІЎ «ПАД ВАРОТЫ».
ЗАПРЫМАНЫ СТАНОВІЦЦА ЗА ТЫМ ЦІ ІНШЫМ «НА
ВАРОТАХ». ТАКІМ ЧЫНАМ У ЧАС ГУЛЬНІ ЎТВАРА-
ЮЦЦА ДЗВЕ ГРУПЫ, ЯКІЯ Ў КАНЦЫ МЕРАЮЦЦА
СІЛАЮ.

Рухава

ТО-ТО-ТО! ЧАМУ, СЕЛЯЗЕНЬ

(3-5)

(1-2-2)

(3-5)

То- то-то!

Чаму, се-ля-зенъ. смущён, не-вя-сёл? То- то- то!

ТО-ТО-ТО!

- Чаму, селязень,
Смущён, невясёл?
То-то-то! *

- А як жа мне быць,
Вясламу жыць?

Учора звечара
Вутачка была,-

Сягоння рана
Застрелёная.

- Чаму, кавалер,
Смущён.. невясёл?

- А як жа мне быць,
Вясламу жыць?

Учора звечара
З міленькай гуляў.


Сягоння рана
Задурчоная.

≡ Прыпевам "То-то-то" пачынаеша і канчаеша кожная
страфа.

Зап. А.Грыневіч на пачатку ХХст.

у Ашмянскім р., Гродзенскай
вобл.

Уисрана



О- ю- ля- ло! Дай- пе ж мне раду пад маю ула- ду. О- ю- ля- ло!

ДАЙШЕ Ж МНЕ РАДУ

О- ю- ля- ло!

Дайше ж мне раду

Пад маю уладу.

О- ю- ля- ло! *

Хто ж табе рада?

Млоды Ігнальжа?

Што ж мне па гэтым,

Па даўганосым?

Дайше ж мне раду

Пад маю уладу.

Хто ж табе рада?

Млоды Мазейка?

Што ж мне па гэтым,

Да па шыбатым?

Яго люблю я,

За яго пайду.

* Прыпевам "О- ю- ля- ло" пачынаеща і канчаеща
кожная страфа.

Зап. А.Грыневіч на пачатку XX ст.
ад Францішка Цехановіча ў в. Па-
ляны Ашмянскага р., Гродзенскай
вобл.

Стрімана =76

— Ой, бо- ру мой.
бо- ру мой.
ча- му, бо- ру.
не шу- мён?

ОИ, БОРУ МОИ

— Ой, бору мой, бору мой,
Чам, бору, не шумён?

— Як мне, бору, шумну бысь,
У мяне, бору, пташак нет.

Адна была зязюля,
Адна была шэрая.

Адна была й шэрая,
Тую арлы задралі.

Арол сабе на пер'я;
Сакол сабе на мяса.

— Ой, двору мой, двору мой,
Чаму, двору, не мяшён?

— Як мне, двору, мяшён бысь,
У мяне, двору, дзевак нет.

Адна была Марусічка,
Адна была й молада.

Адна была й молада,
Тую сваты павязлі.

Сваты сабе на гулью,
Янка сабе за жану.

Зап. М. Чуркін у 1909г. ад Анны
Піліпенкавай(36г.) у в. Завулкі,
Міёурская р., Віцебской вобл.

ЯК НА ІВАНА ДУЖА РАНА

Шэолынэ = 58

Як на Іва-на, як на Іва-на ду-жа ра-на, ду-жа ра-на.

Выконваючша пхума-пляш групамі галасоу у форме блісконіага канону з элементамі бурдону, Узор народнаш поліфоніі, заснованы на псыншылах іміташи ва унісон (актав). Поступенія галасы пачинавші сляваць пасля заканчэння напева-бесмылы.

ЯК НА ІВАНА ДУЖА РАНА

Як на Івана,
Як на Івана ду-жа рана,
Ду-жа рана.

Ду-жа рана,
Ду-жа рана сонца Ігрула,
Сонца Ігрула.

Ой, там дзеўка,
Ой, ~~так~~ дзеўка зоду брала,
Зоду брала.

А прышло к ёй,
А прышло к ёй два малойшы,
Два малойшы.

- Будзем дзеўка,
Будзем дзеўка зартаўші,
Зартаўші.

Ісю ту воду,
Ісю ту воду выліваші,
Выліваші.

- Ой эн, малышы,
Ой эн, малышы, не картуйшы,
Не картуйшы.

Ісю ту воду,
Ісю ту воду не вылішы,
Не вылішы.

Мая вада,
Мая вада гаратчая,
Гаратчая.

Мая чашка,
Мая чашка нерадчая,
Нерадчая.

Будзэ мяне,
Будзэ мяне муштраваші,
Муштраваші.

- Сумеі, дзеўка,
Сумеі, дзеўка, адказаші,
Адказаші:

Шэры гусі,
Шэры гусі нальшелі,
Нальшелі.

Светлу воду,
Светлу воду замуплі,
Замуплі.

Я ё малода,
Я ё малода прастаяла,
Простаяла.

Шакуль вада,
Шакуль вада светла стала,
Светла стала".

Зап. К.П.Хабашнікаў у 1976г.
у з. Сякераўшчына Полацкага р.
Віцебскай вобл. ад групы
хаечын.

Распышроўка і натальні напевы
У.Г.Раговіча.

ОЙ, НА КУПАЛЛЕ, НА ЯНА

Вельмі умерана



Ой, на Ку- па-лле, на Я- на дзе-вачкі зе- лле збі-ра- лі.

ОЙ, НА КУПАЛЛЕ, НА ЯНА

Дзевачкі зелле збіралі.

Яны збіралі, не зналі,

У старога дзеда пыталі:

— Што гэта, дзядулька, за

зелле,

Чорны галоўкі насенне?

— Нашто вы яго збіралі,

Калі вы яго не зналі?

Гэта дзявоўская красата,

Вашаму сэрцу сухата.

Запісана Р.Р.Шырмам у 1944 г. ад Сяргея
Машяральніка у в. Дуброва, Маладзечанскага
р-на, Мінскай вобласці.

Умерана скора

Ха-дзі́у чы-жык па ву-лі- шы, ра-на, ра-на, па ву-лі- шы.

ХАДЗІУ ЧЫЖЫК ПА ВУЛШЫ,

Рана, рана, па вулішы, У свякроўкі папрашуся,

Прасі́ў дзевак на купалле,

Рана, рана, на купалле А свёкарку пакланяся,

— Вам, дзеванькі, свая воля,

Рана, рана, свая воля. Рана, рана, пакланяся,

Маладзічкам волі нету,

Рана, рана, волі нету: А мілага не баюся,

Дзіця плача ў калысцы,

Рана, рана, у калысцы: Рана, рана, не баюся,

Мілы журыць ў белым ложку,

Рана, рана, у белым ложку;

Свёкар журыць у запечку,

Рана, рана, у запечку;

А свякроўка — проці печы,

Рана, рана, проці печы.

— Я дзіцяню пакальшу,

Рана, рана, пакальшу,

Записана Р.Р.Ширмам у 1940 г. ад Вольгі
Грыгаровіч у в. Апачкі Ставбцовскага р-на
Мінскай вобласці.

СТРЫМАНА, З ГОДНАСЬЦЮ.

ДЗЕ КУ-ПА-ЛА НА-ЧА- ВА- ЛА , КУ- ПА-ЛА , КУ- ПА-ЛА .

-ДЗЕ , КУПАЛА , НАЧАВАЛА ?

КУПАЛА , КУПАЛА ..,*

-НАЧАВАЛА У ЦЁМНЫМ лесе .

-ЧЫМ , КУПАЛА , ВЯЧЭРАЛА ?

-ВЯЧЭРАЛА ЦІХАЙ ПЕСЬНЯЙ .

-З КІМ ВЯЧЭРУ ТЫ ДЗЯЛІЛА ?

-Я ДЗЯЛІЛА З ЯСНАЙ ЗОРКАЙ ,
З ЯСНАЙ ЗОРКАЙ , ЗНІЧКАЙ СЪВЕТЛАЙ ,
ЗНІЧКАЙ СЪВЕТЛАЙ , ЗДОЛЯЙ ГОРКАЙ .

-ШТО САБЕ ПАД ГОЛАЎ КЛАЛА ?

-КЛАЛА ПАПАРАЦІ КВЕТКУ .

-ШТО ПРЫСЬНІЛА ТЫ , КУПАЛА ?

-Я ПРЫСЬНІЛА БЕДНЫХ ДЗЕПАК ,
ШТО ЗГУБІЛІ РОДНУ ХАТКУ ,
РОДНУ ХАТКУ , ЗЯМЛЮ-МАТКУ .

ШТО ЗАБЫЛІ СВАЮ ПЕСЬНЮ .

МАЯ ПЕСЬНЯ У ЦЁМНЫМ лесе .

-ХТО Ж ЦЯПЕР ЯЕ СЪПЯВАЕ ?

-ТОЙ , ХТО ЛЮБІЦЬ РОДНЫ КРАЮ .

* ПАДУПАРАЕЦЦА ПАСЬЛЯ КОЖНАГА РАДКА .

РУХАВА.

А НА ЙВАНА СОНЦА ЙГРАЛА,
 ЛЮЛІ РАНА, СОНЦА ЙГРАЛА *
 ПАСЬЛЯ ЙВАНА ПЕРАСТЛА.
 ХАДЗІЎ ЧЫЖЫК ПА ВУЛІЦЫ,
 КЛІКАЎ ДЗЕВАК НА КУПАЛЬЛЕ.
 ВАМ, ДЗЕВАЧКІ, СВАЯ ВОЛЯ.
 МАЛОДАНКАМ ВОЛІ НЕТУ,
 МАЛО ДЗІЦЯ У КАЛЫБЕЛІ.
 ЛІХІ МУЖЫК НА ПАСЬЦЕЛІ,
 ЖУРНЫ СЪВЁКАР НА ПОКУЦЕ,
 А СЪВЯКРОЎКА ПРОЦІЎ ПЕЧЫ.
 Я Ж, МАЛОДА, ПРЫГАДАЮ,
 МАЛО ДЗІЦЯ ПРЫКАЛЫШУ,
 ЛІХА МУЖА ПЕРАПРОШУ,
 А СЪВЯКОРҚУ ПАКАРУСЯ,
 А СЪВЯКРОЎЦЫ ПАКЛАНЮСЯ.
 САМА ПАЙДУ НА КУПАЛЬЛЕ
 А З КУПАЛЬЛЯ НА ГУЛЯНЬНЕ.
 ПОКУЛЬ МЛОДА САБРАЛАСЯ,
 КУПАЛЬНІЧКА РАЗЫЙЩЛАСЯ.

* «ЛЮЛІ РАНА» ПАЎПАРАЕЩА З ДРУГОЙ
ЧАСТКАЙ КОЖНАГА РАДКА.

ГУЛЬНЯ «ШУЛЯК».

— ШУЛЯК, ШУЛЯК, ШТО ТЫ РОБІШ?
— ЯМКУ КАПАЮ.
— НАВОШТА ТАБЕ ЯМКА?
— АГОНЬ ПАЛІЦІ.
— НАВОШТА ТАБЕ АГОНЬ?
— МЯСА ВАРЫЦІ.
— НАВОШТА ТАБЕ МЯСА?
— ДЗЯЦЕЙ КАРМІЦІ.
— А ДЗЕ ТЫ МЯСА ВОЗЬМЕШ?
— А Ў ЦЯБЕ ЗА СЪПІНОЮ.
— А Я НЕ ДАМ!
— А Я ВАЗЬМУ!
— МЯСА ХАНУ!
— ЗЬЕШ ЖАБУ НА КАРЧУ!

ГУЛЯЮЧЫЯ Ў ГЭПТУЮ ГУЛЬНЮ ВЫБІРАЮЦЬ СА СВАЙГО АСЯРОДДЗЯ «МАТКУ» і «ШУЛЯКА» «МАТКА» СТАНОВІЦЦА СЪПЕРАДУ, А ЗА ёЮ Ў ЛІНІЮ АСТАПТНІЯ ЎДЗЕЛЬНІКІ ГУЛЬНІ, МОЦНА ТРЫМАЮЧЫ АДЗІН АДНАГО ЗА ПОЯС. «ШУЛЯК» САДЗІЦЦА НА КУКІШКІ ПЕРАД «МАТКАЮ» КАПАЕ ЯМКУ; АДБЫВАЕЦЦА ВЫШЭЙ ПРЫВЕДЗЕНАЯ РАЗМОВА.

СА СЛОВАМІ : «А Я ВАЗЬМУ!» «ШУЛЯК» КІДАЕЦЦА ЛАВІЦЬ АПОШНЯГА. «МАТКА» Ж ІМКНЕЦЦА НЕ ДАПУСЬЦІЦЬ ГЭПАГА. УСЯ ЧАРАДА КІДАЕЦЦА З БОКУ Ў БОК, УСЕ СОЧАЦЬ ЗА РУХАМІ «ШУЛЯКА». ЗЛОЎЛЕНЫ УДЗЕЛЬНІК ГУЛЬНІ АДЫХОДЗІЦЬ УБОК. «ШУЛЯК» ТАКІМ ЖА ЧЫНАМ СТАРАЕЦЦА ПЕРАЛАВІЦЬ УСІХ.